

Чырвоная зямьна

245 1212 | Аўторак, 21-га кастрычніка 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК ЛКСМБ
 умова падпіскі:

1 месяц	30 кап.
3 месяцы	90
6 месяцы	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЕДАКЦЫІ:
 Менск, вул. Карла Маркса, 38
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,
 скарэтарыят—12-19.
 АДРАС КАНТОРЫ:
 Комсамольская 25, тэлеф. № 903.
 ГОД ВЫДААННЯ X.

Ношт асобнага №—2 кап.



ВЫКАРЫСТАЙЦЕ ПРАВА НА МАНДАТ!

Вясцярыць свой удзел у сацыялістычным будаўніцтве, паказаць лепшыя вузоры саюзнай работы, — такія прадзьездаўскія задачы

Масавая самаправерка — мэтад прадзьездаўскай работы

Метад падрыхтоўкі арганізацый і зьездаў у выглядзе масавай самаправеркі работы— гэта адзін з найбольш эфектыўных і шырока вядомых метадаў сацыялістычнага будаўніцтва. Ужываючы гэты метад, арганізацыі могуць пераадоліць многія цяжкасьці, якія сустракаюцца ў працэсе іхнага разьвіцьця. Гэты метад дазваляе выявіць слабыя бакі і выправіць іх, а таксама павысіць якасьць і колькасьць работы. Ужываючы гэты метад, арганізацыі могуць пераадоліць многія цяжкасьці, якія сустракаюцца ў працэсе іхнага разьвіцьця. Гэты метад дазваляе выявіць слабыя бакі і выправіць іх, а таксама павысіць якасьць і колькасьць работы.

Масавая самаправерка работы— гэта адзін з найбольш эфектыўных і шырока вядомых метадаў сацыялістычнага будаўніцтва. Ужываючы гэты метад, арганізацыі могуць пераадоліць многія цяжкасьці, якія сустракаюцца ў працэсе іхнага разьвіцьця. Гэты метад дазваляе выявіць слабыя бакі і выправіць іх, а таксама павысіць якасьць і колькасьць работы.

ХТО АТРЫМАЕ МАНДАТ?

ЦК ЛКСМБ вынес пастанову аб прадстаўленьні трох мандатаў з дарадчым голасам на Х зьезд ЛКСМБ тым комсамольцам, якія дадуць лепшыя прапановы па палепшэньню саюзнай работы.

Райкомы, ячэйкі, кожны комсамалец павінны прыняць актыўнейшы ўдзел у стварэньні на старонках "Чырвонай Зьмены" бесьперапыннай істужкі рапартоў вопыту і прапановы палепшэньня саюзнай работы.

Кожны комсамалец абавязан зрабіць свой уклад у скарбонку саюзнага вопыту.

Усё гэта дапаможа Х зьезду комсамолу Беларусі з большым посьпехам вырашыць стаячы перад ім задачы.

Права на мандат мае кожны комсамалец.

Ён абавязан гэтак права выкарыстаць.

Палепшым сыстэму саюзнай работы

Кастрычніцкі райком (Менск) сваёчасова заняўся падрыхтоўкай да раённай канфэрэнцыі. Арганізацыя занялася вывучэньнем новых сьпраўдлівых сьляб, форм і метадаў работы. Пры РК арганізавана пляч кустоў, у кожным куст уваходзяць па пяць-шэсьць калектываў.

Кусту даецца заданьне прапрацаваць пэўную галіну работы (ударніцтва і комсамол) для таго, каб вывучыць новыя формы і метады работы. Кусты ўтвараюцца на асноўных пытаньнях комсамольскай работы:

1. Соцспарніцтва, ударніцтва і комсамол;
2. Сэктарная сыстэма работы;
3. Прыстасаваньне комсамольскай работы да зьмен і бесьперапынкі;
4. Пелітвучоба ў вучэбных ячэйках і падрыхтоўка кадрў;
5. Работа комсамолу на рабочаму забеспячэньні;
6. Работа сярод беспартыйнай моладзі, выхоўваньне новых кадрў актыўна і культываўчая работа ў КСМ.

14 кастрычніка, на падставе ўстаноўкі аб'яднанай нарады калектываў, пачынаецца практычная работа ў калектывах і цохах.

З 20 па 23 зьбіраюцца агульныя сходы комсамольцаў кустоў, якія падарэаюць усю праробленую работу і ад імя куста на раённай канфэрэнцыі ўносяць прапановы па палепшэньню работы. На абагульняючай усе прапрацаваныя кустамі пытаньні райканфэрэнцыі выпрацоўваецца прапанова па перабудове комсамольскай работы, прадстаўляючы яе на абгаварэньне Х усебеларускага зьезду.

Інтэрэс і жывасьць прайшоўшых куставых нарад гавораць за тое,

што ўзяты Кастрычніцкім райкомам метад апраўдае сябе, што на райканфэрэнцыі работа прайдзе пры жывым удзеле ўсё комсамольскае масы.

Адначасова з гэтым, вырашана выпусьціць шматтыражы бюлетэнь, які б асвятляў пытаньне з чым мы прыйшлі на райканфэрэнцыю.

Худыш. ЦІМОХ.

Іх "зброя"... санлівасьць

Праца комсамольскіх ячэек Горацкага раёну зусім заняпала. Ячэйкі "Чырвонай Востра", Шарыпскай, Паленскай і інш. ня ўдзяляюць у правядзеньні асобнай службы, уборцы ўраджаю ў колгасах, зусім не разгарнулі падрыхтоўчай працы да надыходзячай раённай комсамольскай канфэрэнцыі. Нават сходы комсамольскай ячэйкі ўжо больш як тры месяцы не праводзіліся.

Скарэтар Любінскай ячэйкі, тав. Малашонкаў, тлумачыць гэта прыкладна так: "Куды табе да сходаў, калі зараз праходзіць падрыхтоўка бульбы да сена". А на справе тав. Малашонкаў у ячэйцы Аўсянцы выступіў супроць вызначанай сельсаветамі нормы загатоўкі РК КСМ на ведае аб становішчы КСМ ячэек і ніякіх мер да палепшэньня ня прымае. Кіраўніцтва РК зусім заглохла.

Гуткін, Гасіа.

ПАДАРУНАК ЗЬЕЗДАМ ЛКСМ

ВІЦЕБСК, 20 кастрычніка а 17 гадзін адпраўляецца ленинградскаму пролетарыяту, як падарунак IX усебеларускаму зьезду ЛКСМ, комсамольскі скарэтар шпалён бульбы.

У складзе комсамольскага эшалёну—80 вагонаў.

Эшалён абслугоўваецца скарэтарамі паравознымі і кандукторскімі комсамольскімі ударнымі брыгадамі.

Бульба выкапана, загатоўлена і нагужана сіламі віцебскай, лезьненскай, сіроцінскай і гарадзкой комсамолі.

Комсамольцы-чыгуначнікі адрамантавалі выштэрмінова паравоз умоцненай сэрві 3Г, які павязе комсамольскі эшалён.

Гуткін, Гасіа.

Годзе спаць!

Да святаваньня дня ўраджаю і калектывізацыі наша Судзіцкая КСМ ячэйка зусім не падрыхтавалася. Сходы сярод моладзі і дарослага сялянства па гэтым пытаньню не праводзіліся. На рэалізацыі пазыкі "5-годка—у 4 гады" комсамольскай ячэйкі, як сярод комсамольцаў і моладзі, так і сярод сялян і колгаснікаў, наогул нічога не зрабіла. Арганізаваныя раней мескімі піонэрамі ў нашай вёсцы піонэратрады, зьліваючы адсутнасьці ўсякай увагі з боку ячэйкі, зараз разваліліся.

Трэба Пухавіцкаму РК КСМ зьвярнуць увагу на становішча Судзіцкай комсамольскай ячэйкі.

АНТОНА.

Вось як вырашаюць

Бюро Маслакоўскай ячэйкі КСМ, у складзе таварышоў Шаціца, Астравікова і Гусіна, зрабіла значнае пасаджаньне бюро для абгаварэньня "сакрэтных" пытаньняў.

1. Аб прызначэньні скарэтара ячэйкі.
2. Аб комсамольцу Дашкевічу за вышўку.

Але бюро ячэйкі не адбылося таму, што пытаньні былі непадрыхтаванымі. Пытаньні, што сапраўды трэба было абгаварыць на бюро, прыкладна аб ськанчэньні службы, уборцы ўраджаю, становішчы загатоўкі, падрыхтоўцы рапарту да раённай КСМ канфэрэнцыі, дагэтуль не абгаварваліся. Бюро ячэйкі трэба паўдзякуецца.

П. Д. М.

Двухтыднёвік імя Х зьезду ЛКСМБ

КОЙДАНАВА. У сувязі з падрыхтоўкай да райканфэрэнцыі, Койданавскі РК КСМ абвясціў двухтыднёвік імя Х-га зьезду ЛКСМБ. На правядзеньне двухтыднёвіку мобілізавана 20 чалавек.

Галоўнымі задачамі двухтыднёвіку зьяўляюцца: да КСМ канфэрэнцыі 1-ХІ 1930 г.—кожная комсамольская ячэйка павінна арганізаваць на менш 2-3 чырвоных аблоў хлеба і бульбы, прыцягнуць комсамольскую арганізацыю да актыўнага правядзеньня мобілізацый сродкаў насельніцтва (ашчаўтасы, страхоўка і інш.), правярць выкананьне рашэньня РК аб сьвінаводчай эстафеце, разьмеркаваньні ўраджаю ў колгасе. Уборку бульбы закончыць да 20-Х.

Акрамя гэтага, распрацаваны мерапрыемствы па арганізацыйнаму замацаваньню КСМ ячэек, палепшэньню працы з беспартыйнай працоўнай моладзьцю, павышэньню падпіскі на "ЧЗ" і "КП" і шэраг іншых мерапрыемстваў.

Вайніштэйн.

Агульна-гарадзкі сход комсамольскага актыву г. Менску, ПРЫЗНАЧАНЫ НА 16-Х, АДБУДЗЕЦА 24-Х. НА ПАВЕСТЦЫ ДНЯ:

1. Вынікі Кастрычніцкага пленуму ЦК ЛКСМБ (дакл. т. Палякоў)

Сход актыву адбудзецца ў памяшканьні клубу Харчавікоў (рог Комсамольскай і Інтэрнацыянальнай)

Пачатак сходу а 7-й гадзіне увечары. Білеты на РК КСМБ. ЦК ЛКСМБ.

Разгортвайце паказ колгасных перамо

Пакажце „заўтрашніму колгасніку“—бедняку і сярдняку—ўсю паўнату дасягненняў і перавагу колгаснай гаспадаркі. Выганяйце вон з колгасаў кулакаў і ўсіх шкоднікаў колгаснага будаўніцтва

„Зараз мы ўжо не адны, кваліфікаваныя бальшавікі, а самі сяляне з колгасаў, дзесяткі тысяч сялян арганізатарай і агітатарай колгаснай справы будуць несьці ўперад сяцяг калектывізацыі“ (І. СТАЛІН)

Колгасы Пleshчаніцкага раёну з посьпехам заканчваюць сяўбу

У дзень ураджаю і калектывізацыі ў колгасы ўступіла 200 гаспадарак

На колгасах Пleshчаніцкага раёну на 17-Х было засеяна каля 2100 га, што складае 99 проц. усяго севу. Першым і на слэбе і ўборцы ідуць наступныя колгасы: „Бальшавік“, імя Валаларскага і „Вольны Шлях“. З 39 колгасаў раёну сяўбу і ўборку бульбы закончылі на ўсе 100 проц.—31 колгас.

Ганебна адстаюць у слэбе і ўборцы: колгас „Чырвоны Партизан“, у якім яшчэ не засеяна 4 га азимых і ня выбрана бульба, колгасы „Расьсвет“ і „Чырвоны Беларус“, у якіх таксама ня скончана сяўба і ўборка бульбы.

Дзень ураджаю і калектывізацыі ў раёне быў адзначан масавым прыёмам гаспадарак аднаасобнікаў у колгасы, у старыя колгасы ўлілося 200 аднаасобных бядняцка-сярэдніх гаспадарак і зорганізаваны 3 новыя колгасы.

Гарбуз.

Разьюшанаму кулацтву ня суняць колгаснае будаўніцтва

У сувязі з распрацоўкай адозвы ЦК УсеКП(б), пасьпяховым сванчэньнем колгасамі ўборачнай і асення-пасеўнай кампаніі, а таксама і добрымі вынікамі ў разьмеркаваньні ураджаю ў Чэрвеньскім р-не наглядзецца выдзікі зрух бядняцка-сярэдніх мас вёскі да калектывізацыі. За апошні час у Чэрвеньскім раёне арганізавана 8 новых колгасаў, 45 аднаасобнікаў уступіла ў старыя колгасы. У часоўных вёсках створаны ініцыятыўныя групы па арганізацыі новых колгасаў.

Кулацтва ўсімі сродкамі імкнецца сарваць пасьпяховае сванчэньне

сяўбы і ўборкі бульбы, імкнецца разбурыць колгасы. За апошні час кулакі ў трох колгасах падпальвалі колгасныя будыні. Надаўна кулакі падпалілі будыні новаарганізаванага колгасу „Партизан“, Хутарскога сельсавету. Згарала частка будынкаў/актыўнага колгасніка, члена с-с—тав. Кісяля.

На контррэвалюцыйную чынасьць клясавага ворага батрацка-бядняцка і сярэдніх частка вёскі аднаасобнікаў масавым уступленьнем у колгасы і дэ-тэрмінавай задачай лішкаў хлеба і бульбы.

Сымон Ціхі.

Бярэце прыклад

Колгас „Новы Юліш“ скага сельсавету, Глускага па-бальшавіцку закончыў сяўбу з перавышньнем скончыў ўборку бульбы тэхнічных культур. Значы могу на ўборцы аказалі вучылі Глускай самігодні ўдзель прадавалі на полі, рам дапамагалі праводзіць мачальныя сходы сярод каў і неколгаснікаў.

Правыя опартуністы ваюць колгаснае будаўніцтва

У Шчанаўскім с-с не да аніякай работы па колгаснага прыліву. Партизанам не камсамольскія ячэйкі спадамамацек. Да гэтага часу неколгаснікаў ня былі справядачы колгасаў аб боце.

У колгасах ня былі прытані аб арганізацыі разьмеркаваньні ураджаю колгасы пакінуты без боку партыйных ячэек. Для аднаасобнікаў дзёны гасы зачынены.

Патрусь Пер

Растуць колгасы

У выніку пасьпяховага ня ўборкі і сяўбы азимых прыліў у колгасы і савгас ровіцкага сельсавету. Там, маровічы арганізаваўся кол ды запісалася 10 бядняцкіх гаспадарак. У в. 30 колгас уступіла 6 гаспадарак.

Кулак Макаронак зрывае калектывізацыю, а партыйная і комсамольская ячэйкі сьпяць

У в. Бічана, Межынскага раёну, пладуна быў праведзен сход на птаньню калектывізацыі. Бяднякі і сярэдні пастанавілі арганізаваць колгас і абралі ініцыятыўную групу.

Пасьля слоў кулак Макаронак Ян пачаў вёсці актыўную агітацыю супроць арганізацыі колгасу. „У колгасы ідуць толькі гультаі і лодыры. З батракамі не пабудавець добрае жыцьцё, а таму рэжце кароў пакуль яшчэ не ў колгасах, а то тады погна будзе“.

Некаторыя сярэднікі пашлі на вудачку гэтага кулака.

Комсамольская і партыйная ячэйкі Бічанскага сельсавету добра ведаюць аб гэтага агітацыі Макаронка, але да гэтага часу не прыялі рашучых захадаў.

Дзярбыа.

На чорную дошку—колгас „Польмя Рэволюцыі“

Колгас „Польмя Рэволюцыі“, Парыцкага сельсавету, пляецца ў хвасце колгасаў раёну. Колгаснікі ня ведаюць колькі яны атрымаюць прыбытку ад працы ў колгасе і таму многія з іх засяюць у індывідуальным парадку зямлю, якою яны карысталіся да ўступленьня ў колгас.

Некаторыя сябры колгасу не зацікаўлены колгасным жыцьцём, а наадварот—разбураюць яго. Так, усе сьвіньні былі пабіты за адзін раз, а цяпер ніводнай не засталося. Колгас ня справіўся з ўборкай сена і збожжа. Плян працы колгас ня мае. Культурнай працы ў колгасе ніякай не вядзецца, а партыйныя і комсамольскія ячэйкі Парыцкага сельсавету не дапамагаюць колгасу выжыць усе яго ненормальнасьці і ліквідаваць прарывы.

Горнае Дзіцё.



Кулак: „Чым я не будаўнік колгасу—барыце, ён у маіх руках“

Барацьба за колгас

Выгнаць з кіраўніцтва колгасаў варожыя нам элемэнт

Часта можна пачуць ад сялян такія заўвагі:—„Колгас—рэч добрая, треба ўсім пайсьці ў колгас, але нека страшна, што ў ім няма парадку“ Гэтыя заўвагі сьляні бяднякоў і сярэдніх характэрны ня толькі для тых колгасаў, якія мы будзем тут апісваць („Ясны Прамень“, „Новы Шлях“, „Пролетарская Свабода“ і інш.), але і для колгасаў, на чале кіраўніцтва якіх выходзецца людзі незольнымі кіраваць гаспадаркай і варожыя элемэнт, якія накіроўваюць сваю працу на разбурэньне колгасу.

Возьмем колгас „Новы Шлях“, Песачанскага сельсавету, на Капцільнічыне. Выходзець колгаснікі на працу каля каму захоцацца, прапуюць, абы адбыць педую навінасьць. Да інвентара адносіцца злачынна. Такай пастапоўка працы, вядома рэч, ня вабіць бядняка і сярэдняка ў колгас, а адхіляе. Нарэшце, у гэты колгас паналезлі заможнікі: Мамчы, які быў абкладзены індывідуальным падаткам і прызначыўся да высылкі, Пархімовіч Пятрок (Чорны)—заможнік і адвечны цяліца. Можна знайсці ў гэтым колгасе яшчэ шэры кулацкіх надзявал, якія разбураюць яго працу.

Або колгас „Пролетарская Свабода“ Гатовінскага сельсавету, на Магілеўшчыне! Сьлярша колгас аб'яднаў два населеныя пуньты: мястэчка Гатовічы і вёску Хадуні. Бядняцка-сярэдніх частка колгаснікаў з першых дзён заснаваньня колгасу ўпарта змагаўся за ўмацаваньне яго. Колгас працаваў добра. Але ў старшыні колгасу пралез сын жандара, нехта Давідаў, які сваім кіраўніцтвам пачаў разбураць колгас. Пры раскулачваньні ён забраў у сваё ўласнае карыстаньне некалькі срэбраных гадзіннікаў, некалькі пудоў сала, п'янстваў, тэрыраўваючы вакольнае насельніцтва.

Першы час колгаснікі змагаліся з ім, але, не атрымаўшы ні ад яго дапамогі і пад напорам кулацкай агітацыі, вёска Хадуні, больш як 40 двароў, ад колгасу адкалолася і пачала працаваць па-старому, — кожны на сваёй гаспадарцы. Акрамя Давідава ў колгасе яшчэ такія вядомыя надкулачкі, як Аляксееўка, Лізакоў, якія некалькі разоў праводзілі нелегальныя сходы з

больш адсталымі, несьведомымі бяднякамі і сярэднікамі, блручы іх на сваю вудачку.

У колгасе „Победа“, Прапойскага раёну, былі ганялы Кузьмёнак некалькі раз займаў да сябе ў хату бяднякоў-колгаснікаў, наладжваў папойку, выкарыстоўваў іх для разбурэньня колгасу „Победа“.

Цяпер возьмем польскі нацыянальны колгас „Ясны Паранак“. Арганізаваўся гэты колгас у 1930 годзе зямлю, з 8 сем'яў. Чаму-ж бядняцка-сярэдніх гаспадаркі вёскі Калодзіна, у якой арганізаваны гэты колгас, уступілі ў колгас, ня цалкам, а толькі 8 гаспадарак? На гэта пытаньне адказваюць самі,—яшчэ сьвешнікі неколгаснікі,—тав: „Ня ўступаем у „Ясны Паранак“ таму, што там ня нашыя людзі“. Паглядзім гэтых людзей. Іхны твар лепш, чым што можа ахарактызаваць зава сялян бяднякоў: Камінскага Язэпа, Аляхновіча Антона і Фанькоўскага Алеся, пісаныя яшчэ ў Менскі АВК.

Прыводзім вытрымкі з заявы:

„Пры упарадкаваньні калектыву „Ясны Паранак“ адведзена самая лепшая зямля, ня глядзяч на супярэчлівы сьляні вёскі Калодзіна, але з гэтым мы ўжо прымірыліся, бо лічым, што ў хуткім часе мы далучымся да калектыву. Але-ж мы не пайшлі ў калектыв таму, што та-ка ня нашы людзі.“

Організатарам ко гасу зьвучаецца Яновіч Модэс—сябра КП(б)Б. У час чысткі партыі даведаліся,

што ён быў рахункавод некалькіх панскіх мястэчкі, быў дэкладчыкам па чыты польскіх лекцыяў у час Беларускай акупацыі, крычалі: „Няхай жыць польская ўлада“ і інш., за што выключан з партыі а цяпер—секратар колгасу „Ясны Паранак“. Старшыня гэтага колгасу зьвучаецца Тамашэўскі Кастусь, у стары час у Екацярынаслаў (цяпер гэты горад мае назву Днепрэўскі/Т. А.) меў свой хлэ апыканы завод, краму продажу хлеба, трымаў па два-тры батракі, у час ваіны са аброры ў руках абараняў ітарэсы купцоў,—а зараз ідзе ў „абарону“ сацыялізму. Ня перым мы яму і верыць ня будзем. Трэці член колгасу—Каніевіч Алякс 18 галоў быў скарбнікам усіх маіткаў у князя Радзівіла ў мястэчку Цімкавічы і г. д. і г. д.“

Можна яшчэ прывесці цэлы шэраг фактаў, якія сьведчаць аб тым, што клясава-варожыя элемэнт, пралезшы ў колгасы, а там і ў кіраўніцтва, нагроўваюць сваю дзейнасьць на разбурэньне колгасу, адпурхоўваюць бядняцка-сярэдніх кля коль, дыскредытуюць колгасы ўваччу шырокіх бядняцка-сярэдніх мас аднаасобнікаў.

Гэтыя заўвагі бяднякоў і сярэдніх, сьвешнікі аднаасобнікаў, але заўтрашні колгаснік, а усёй красамоўя сьця гаворач аб тым, што бядняцка-сярэдніх маса аднаасобнікаў зірка сочыць за працай і перамогамі колгасаў, змагаецца за добры колгас, дапамагае колгаснікам, падмацае іх недахопамі змагацца з прарывамі і недахопамі

у працы. Кожная перамога адначасова зьвучаецца і аднаасобніка бядняка і над спрадвечным істэньня най уласнасьці, усё больш набліжае яго да колгасаў. сярэдніх масы ўпаўня ня сьвіня—заўтра яны ў колгасах.

Партыйна-комсамольскія райвыканкомы, сельсаветы і аднаасобнікі павінны быць адносіцца да заўва бяднякоў і сярэдніх аднаасобнікаў, ваюць на недахопы колгасу, блізіць іх гэтым самым да колгасу і агучыць іх гадца за добры колгас.

Патрэбна правараць колгасаў, сачыць, каб лі ў кіраўніцтва шкодны зрываючы дысцыпліну, разьмяркоўваючы прыбыткі на старажыцца перашкоды колгасаў. Треба дапамацаці іхнікам выгнаць вон з колгасаў усіх прымаванцаў і аздору колгасаў.

Шырока выкарыстоўваць лепшых вузороў працы колгасаў, а ў нас іх самым зрабіць колгас самым агітатарам за хуткім гортваньне/соцыялістычна зьмяняючыся і навінучы удар на кулакаў і опартуністах.

ЛІТАРАТУРА ЧАКАЕ ўдарнікаў Бальшавіцкіх Дзен

ПАПАМОУ АМ РЭОРГАНІЗАВАЦЬ РАБОТУ ПІСЬМЕНЬНІЦКІХ ШЭРАГАЎ БелАПП'у, СТВОРЫМ ДЗЕСЯТКІ І СОТНІ ВЫТВОРЧА-ЛІТАРАТУРНЫХ ГУРТКОЎ

Тарас Хадкевіч

ПІСЬМЕНЬНІКІ, — У ЦЭХІ, НА ЗАВОДЫ!

(З адкрытага ліста Менскай філіі БелАПП'у)

Языкам КП(б)Б, языкам ЛКСМБ, фабзавкома і рэдколегіям шматтыражак і насыценных газет заводаў: „Комунар“, „Энэргія“, „Дрэвапрацоўшчык“, „Беларусь“, „Пролетары“, „Бальшавік“, „Хімфармазавод“, „Хлебазавод“, фабрык „Беларуска“, „Абумткавай, шточнай, войлачнай; швейным фабрыкам „Бастрычнік“, імя 8 сакавіка, імя Крупнай; Эльводу, гуце „Пролетары“, дзяржаўнай друкарні імя Сталіна, майстэрням Белжылсаюзу, Белдзяржбуду, АБВІП і інш.

Дарагія таварышы!

Ажыццяўляючы задачы, пастаўленыя рэканструкцыйнай эпохай социалістычнага будаўніцтва перад пралетарскім пісьменьнікам, Беларускай Асоцыяцыяй Пролетарскіх Пісьменьнікаў праводзіць рэарганізацыю шэрагаў пралетарскай літаратуры. З мэтай ўдзялення шырокіх рабочых мас у пролетарскі літаратурны рух, з мэтай ўдзялення ў літаратуру новых кадраў а пролетарыяту, БелАПП'у арганізуе на прадпрыемствах дзейсныя вытворчыя літаратурныя гурткі. Куды пасылае для практычнай працы св іх членаў.

Вытворча-літаратурныя гурткі БелАПП'у на прадпрыемстве, куды павінны быць уцягнуты ўсе рабо-

чы, усе хто цікавіцца літаратурай і, у першую чаргу рабочыя-ударнікі і рабкоры—гэта першы і бальш пачынаючы пролетарыяту і яго кіруючай партыі ў барацьбе за прамафіналізацыю і барацьбе за выкананне пачцігодкі ў чатыры гады, у барацьбе за вырашэнне задач, пастаўленых культурнай рэвалюцыяй. Творчыя сілы літаратурнага гуртка павінны сваім мастацкім словам арганізаваць волю і сілу пролетарыяту на хуткія тэмпы соцуадаўніцтва.

Супрацоўніцтва ў фабрычна-заводскіх шматтыражках, насыценных газетах, вывучэнне вытворчасці, літаратурнаа вучоба, удзел у масавых палітычных кампаніях,—вось

канкрэтная работа літаратурнага гуртка БелАПП'у.

Бюро менскай філіі БелАПП'у звяртаецца да ўсіх фабрычна-заводскіх арганізацый дапамагчы БелАПП'у ў стварэнні вытворчых літаратурных гурткоў.

Таварышы рабочыя-ударнікі, рабкоры, рабочыя, якія цікавіцца літаратурай, будзьце актыўнымі членамі гурткоў БелАПП'у!

Уся работа па арганізацыі літаратурных гурткоў павінна быць праведзена з 10-га па 20 кастрычніка.

Бюро менскай філіі БелАПП'у заклікае ўсіх членаў філіі—па-ударнічому правесці декаду рэарганізацыі БелАПП'у.

Секратар менскай філіі БелАПП'у Л. Барашка.

Агняцвет



Тры гадзіны. Завіваецца гудок. Зьмена першая. Ідзе ўжо за браму. Аб'ява-ж кліча: Стой!

На сход! На абвестцы дню Пытанні прамфіналізацыі! І зьбіраюцца... Здарова братва! гучны гоман, агнявыя вочы. Думас загараецца пажар. Кліч нашоўлены бадзёрскай рабочай. Чуй, таварыш, сэрцам і нутром,— Мы павінны зьдзейсніць пачцігодку! Больш агню на прамысловы фронт! Війся за зьвіжэнне сабекошту! Ліквідуй прары! Прагулам—барацьба! На здаровым дрэве—хвораму—ня месца!.. І крыяцца словы, поўныя жыцця... Дзень фабрычны нізка годзі зьвесіць... Разыходзяцца... Ляціць бадзёры жарг. Тут імкненьняў пошымых—ня зьмерыць!.. Заўтра—зноў да роднага станца—З новай сілай прадаваць і верць!

А. Пруднікаў

ТРАКТАРУ ДАЙЦЕ ДАРОГУ!

За пачцігодку савецкія заводы павінны выпусціць 377,00 трактараў. Яны замяняць 8 мільянаў коняў. (3 газет).

Ці чуеш, адвечны дол, Прыбітай градам зямля, Што кажучь гады пабудуць, што кажа іх поўны план? Скура ня будучь на говях, Тугу навіваючы сароць, Сарпаць трывожна коні, Ліжучы лісьце бароз. Жалезная раць рысаюць замяніць іх поступ мільённы

І божны з шэрэгі той ковь пабудуе сваю калёну. Бо там, дзе капаюць руду, дзе лываю дыхаюць домы, Магутнае слова: „будуць“—зьдзейсніцца поўнасьцю сёння. Эру жалеза, грому калёс, ад тундры і да Каўказа, Напорнага наступ калён Сусвету ўсяму пакажа! Там—за гарамі—дзьвіце нашых шляхоў таямніца.. Вечна табе зіхаець, Брай моладзі будаўніцтва!

Наперад па рэйках чыгуначі імчыцца пятнік комунараў... Семафоры адчынены! Мчыся, без пераболу, аварый! І пабудуем заводы, і паўдзіраем аблогі, Нахне брыёныны вожар—Трактару дайце дарогу. Ці чуеш, адвечны дол, прыбітай градам зямля, што тэмп дарагіх пабудуць выконвае велічы пллі! 17-VII—30 в. Стара-Дзедзін.

ЯЗЭП ЗАЗЕКА

Сакаталі шасьцяронкі

(Нарыс)

накапаў за Сідара. А ён-жа насу-праць яго сьліха! —За Сідара больш,—смяючыся разыходзіліся хлопцы. Пасьвятляла. На усходзе нечым тоўстым распарапані хмары. Дождж сьвіць, вецер стаў лёгкім і халодным. —Ну, братокі,—за працу!—дзела-віта скажу Бурак, баручыся за плуг. —Гэй, паці! гнядзі!—несела крыжнуў Юрка, седзячы на жалезным сядле жніяркі. Вялізныя вострыя рэбры задніх кол-лаў павярнуліся, і агня ўліліся ў разьмякшую глебу, скідаючы чорныя істужкі граці.

За сядам, на шырокім колгасным полі сакаталі шасьцёркі. Гі дзя, стрыгучы весепа вушамі, узлоуж і ўперак адмервалі роўнымі крокамі аўсяным палетак. Зубастыя нажы, бліскучаа агністай стужкай, мятусіліся малаккай у сваіх гнёздах, пасцілаючы жоўтыя пала-вічкі аўса. Зацягвалі вясёлу звонкую, як вяс-ная рапца, песьню хлопцы, вужучы ўсьлед за жнейнай сьпіл, растуляючы шырока камі пад подыхі ветру. —Марылька! Сьпявай—ўпарод ударнай брыгады! Мы палдохім так, ажно неба скаланецца,—спрытна кру-чычы вінтам перавісла з агністым па-рываньнем зьвэрнуўся да Марылькі Міхась. —Пачынай, Марыля!—пачуліся га-ласы дзвучат. Распіндулася вясёлая, задорная песьня,—заіла жыўныя абшары. —Вось здарова зацягнулі, ажна мне захачэлася дапамагчы,—над'жджаючы казаў Юрка. —Але мой матор дапамагаў вам? —Але-ж дапамагаў. Веселей сьпя-валася,—смяючыся адказала Ма-рылька.

—Калі папраўсем так, як сьпінны, дык пасьлязаўтра зьраньня скончым,—сягнуўшы покам і а няжакатых хва-лях аўсу, узлупіла кінуў Юрка. —Скончым, братокі, скончым! Абы пагода пастаяла — пераконвалі ад іх аднаго хлопцы. —Вуць, гляньце,—на дацэмогу ў колгас ішучы—не разглядаючы фігур вырабіліся словы Фені. Міхась пазнаў кулака Жабурду, царкоўнага старцу Міхневіча і ком-самольца-колгасніка Вайціхоўскага. —Дай могуць яны табе—пра ся-бе буркану Міхась. Ізноў палілася песьня, яшчэ весе-лей за сакаталі шасьцёркі, яшчэ на-пружаней працавалі мускулы мала-дзінца змагаюся за колгас, за бальш-авіцкую ўдарную ўборку. —Мілая работа! Брэта высчалі, зя-мельку з бралі, яго конікамі гаспа-дарары,—ня вытрымаў падшоўшы Жабурда. —Праз вас, гадаў, людзей у С бір заславі, голад пайшоў,—чухлючы ру-дую вугустую бараду падтрымаў Міхневіч. Вайціхоўс і стаў нібы прымёрзны грызучы жоўтую антонаўку. —Ты чаго гуляеш? Знаеш пастано-ву сходу ячэйкі, што сёння ўсе па-вінны выйсьці на працу,—спытаў па-дышоўшы Міхась. —Везаю...—шчырыўся чорнымі напхлымі вачыма Вайціхоўскі,—сёнь-ня галава баліць... Ні-к не магу, хлопцы... З царкоўнай зааічы расплыліся крылатыя бомы. —Пойдзем, суседзі! Грэх ля гэтых недаваркаў у п'яндзель стаяць. —Хлопцы... я заўтра прыду!—ад-ходзячы сказаў Вайціхоўскі. —Можаш ня прыходзіць!—адрэзала Марылька. —З ублілі, галы, зямельку... Ка-роўкі забралі, брата высчалі,—варо-чуць скінішам Жабурда.—Яшчэ ўчора спаткаў гэлага збродня, дурня гэтага. Грозіць за тое, што ў канусту я кон-які уваліў, з плугоў гайкі пазьвінча-ваў. Будзеш, кажа, там дае і твай брат. Не, гадзюка пузатай!.. Хутчэй цябе ў магілу загонім, чым мяне ў Сібір. Ты, Стаська, быў і будзеш добрым суседам! Пілі і... будзем піць. Дапамажы мне зьвішчыць гэтую ша-

рабанку, днём і ноччу барабаніць яна ў маіх вушох. Калі мы гэта зробім, зўса яны не сажучу,—голад як мы-шэй рудых паразганяе іх па сваіх по-рах. —Зрабі, суседзька, дзеля нас! дзеля тых, хто пухне ў Сібіру з голаду,—лісьліва прасіў Міхневіч. Зламалі жніярку тым ці іншым пля-хам,—гэта прымусяць жней месяц гнуць сьпіна, залівацца ад горкага поту,—разважаў у думках Вайціхоўскі. Выплываў малюнак колгаснага ско-ла... Яго абіралі ў праўленьне кол-гасу. Чорныя мазолістыя рукі падні-маліся ўгору, мітусіліся ў гаччу. Палылаў прыгожы малюнак баць-каўскага хутару, вішні, садок... ка-лісьці жаў ён там. —Пагаворым вечарам,—рашуча ад-казав Вайціхоўскі,—заўсёды знаёмую песьню: „Цяпер у Сібір, на каторгу“... Вечар... Чорнай пархаўкаю к шыбам токам прыліла цемь. У прыветні ўбраным пляцатамі кл-гасным клубку сьвіяла вялізная э-сінім тэбурам зямля. —Таварышы! Хоць Вайціхоўскі ня прызнаўся на комсамольскім сходзе, што ён зьямаў жніярку на напросу і ініцыятыве кулакоў, які-б з пра-гнасьцю прагнаўлі наша будаўніцтва, наш посьпех, але факты застаюцца фактамі. Вядома, што ён, разагнаўшы коняі, накіраваў машыну на кучу ка-меньняў. —Усе гэта бачалі. —Глянь кулачкага агента, шкод-ніка!—хвалючыся крычалі комса-мольцы. —Таварышы, мяе слова!—Вышла наперад беспартыйныя дзючына Аню-ся. На шкодніцтва Вайціхоўскага, мы, беспартыйныя дзючаты, абвешчам сьце ударнічамі. Авес сажім сярпа-мі заўтра-ж. —Які будучь прапановы адносна Вайціхоўскага? —Выключыць з комсамолу і кол-гасу,—падхаліў дружна сход. —Разыходзіцеся. —Белыя цені захісталіся і зь'яклі.

—Вось табе падзяка!—скрыгнуўшы зубамі выцяў Вайціхоўскі. Бурака шворнам па галаве і выскачыў праз вакно. Шум галасоў зліваўся ў адзіп-доўгі, нявыразны гоман... * * * Змагаючыся пад ганаровым лєнін-скім сьцягам, на ўдарным парадку скончылі ўборку сярпамі маладыя зма-гары за социалістычную вєску. У змаганні з кулаком і яго агєн-тамі, у колгасе нарадзілася моцная колгасная гаспадарка Чырвоны Роль-нік. Залёным аксамітам распусьціліся шырокія пер'і руні азмага палетку, павалічанага на 10 га звыш пляну Райколгассаюзу. За сядам, нібы акармленьня пара-сцягі, качаюцца ў пяску кармавыя бу-ракі. Занялі раздолья на 3 га больш пляну. Замест 16,—на 20 га распусьціў гальдзистую ціну, карністы бульбянік. Кліч канюшыны пашырўся на 47 проц. Пахінуўшыся ад цяжкасьці, на 3 га стаяць глядка-выбрытыя качаны ка-пусты. Набыты: жніярка, трыер, малатарня панажыліся к будучаму году набыць трактар і 9 плугоў. Шасьцёрка коняй працавалі ўжо сьлєта на колгасным по і. Разам з абшарнымі ад ветру са-ламан-мі страхамі красуецца сьвінар-нік на 108 матак, з жалезнаа фарба-ванаа страхоа. На 14 новапрынятых бяднячка-бат-рацкх сямействаў пабудованы жыл-лєвыя кватэры. На мякка высланым мурожным лузе пасеца 56 колгасных кароў, з якіх 13 куплены гэтай вясноа. Даходнасьць колгасу ад палыводства і жылыводства—44 228 рублєў. Калі адлічыць пазыку і 10 проц. у непя-дзельны капітал, 5 проц. на інвалідаў і дзєцєй і іншыя гаспадарчыя выдат-кі, то чыста даходнасьць колгасу—19.034 рублї. Хо на сваєй індывї-дуальнай гаспадарцы заробіць больш? 10-X—30 г. Менск.

„Нямеччына Юнга—будзе савецкай Нямеччынай“

Шырыцца сусветны крызіс. Ён захопілае ўсе новыя краіны і новыя буйнейшыя галіны народнага гаспадаркі. Усе свае сілы, энэргію і волю відваюць капіталісты на перамаганьне крызісу, адчайна імпульс выкарабацца з бяздоньня. Яны шукаюць выхад у шляху далейшай бязлітаснай эксплуатацыі рабочае класу.

Зьвізіць зарплату, зьніжыць соцстрахаваньне, ліквідаваць усе выдаткі на абслугоўваньне народу (школы, больніцы і г. д.), павысіць падаткі на прадметы шырокага спажываньня,— вось праграма наступленьня на пролетарыят“.

Каб правесці гэтую праграму голду, трэба зламаць пролетарскія арганізацыі, разьбіць іх, рабурцыць. На гэтай глебе аб'яднаюцца ўсе чорныя сілы—ад магнатаў фінансавага капіталу, да соцыял-зраднікаў.

Разрыў колдагавароў берлінскіх прамыслоўцаў з рабочымі і металістамі і зьдзялёцца адною з першых буйнейшых авангардных боек пролетарыяту і капіталу.

У аднаку ад шэрагу недаўных канфліктаў рабочыя-металісты адказалі на наступ капіталу рашучым контр-наступленьнем.

15 кастрычніка 120000 металістаў Берліну аб'явілі ўсеагульную забастоўку. Рашучая роля арганізацыі забастоўкі належыць кампарты Нямеччыны і профпазыцы.

Пад націскам дзсяткаў і сотняў тысяч рэвалюцыйных рабочых, якія ідуць над сьцягамі кампарты і профпазыцыі, рэфармісты прымушаны былі згадзіцца з аб'яўленьнем стачкі, але яны, зраўна-мела, пастараліся зрабіць усё магчымае, каб адрадоўць рабочых. Для гэтага яны жадалі захапіць кіраўніцтва забастовачным рухам берлінскіх металістаў, да якіх зараз дачучавяцца і іншыя галіны прамысловасьці. Элементы, якія сталіць на-за нашымі шэрагамі, могуць аўдаць рухам,— гаварыў старшыня берлінскага саюзу металістаў— Урых. Гэты жах, гэтая базэнь рэфармістаў былі не дарэмны.

Рэвалюцыйны пролетарыят Берліну пайшоў пад кіраўніцтвам „элементару“, якія стаяць

па-за нашымі шэрагамі“. Кому-н-стычная партыя і рэвалюцыйная профпазыцыя сталі на чале рэвалюцыйнага руху бастуючых берлінскіх металістаў.

Забастоўка, металістаў — гэта ня проста эканамічная забастоўка. Гэта—паказаньне росту класвай свядомасьці мільёнаў рабочых, росту іх класвай баявой солідарнасьці.

Тав. Нейман, адзін з правадыроў КПН, сказаў:

„У набліжаючых бойках, стачка металістаў, можа стаць пачаткам новай хвалі німецкай рэвалюцыі“.

Магутныя дэманстрацыі ў Сіманштайне, Нейвельне, Вэдынгу—рабочых цятадох Берліну, забастоўкі солідарнасьці рабочых прадпрыемстваў „Шліфкэ“, „Вольф“, „Прынцэдат“, „Болье“ і інш., усё гэта гроньні сыгналы, грозныя выстуны блізкай наваліцы — пролетарскае рэвалюцыі.

Соцыял-фашысты думаць патапіць рэвалюцыйны рух у крыві пролетарыяту.

Растрэды, арышты, зьбіеньні не дапамогуць соцыял-фашыстам нагнаць агонь рэвалюцыі.

Рэфармісты трымаюцца таго пункту погляду, што „раз праграма ўраду павіна быць праведзена, дык ні адзін разумны чалавек ня можа ў прынцыпе супрацьціць супроць зьніжэньня зарплат“.

Але забаставачныя рабочыя, пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і рэвалюцыйнай профпазыцыі рашуча протэстуць супроць гэтага пункту погляду.

„Буржуазія і соцыял-фашыстыя вядуць краіну ў бяздоньне,— гаворыць правадыр кампарты тав. Тэльман,— мы, камуністыя, папарэдзім гэтую катастрофу... Мы пакончым з эксплуатацыйнай бандай банкаўскіх магнатаў, прадпрыемцаў, спекулянтаў і дармаедаў.“

Мы будзем змагацца за стварэньне савецкай Нямеччыны, замест сучаснай Нямеччыны Юнга“.

Рэвалюцыя пераможа!

Плянны поліцыі і профбюрократаў рухнулі

БЭРЛІН. Рэфармістыя, якія бачаць, што іх уплыў у масах хутка падае, адкрэта прадуць у цесным саюзе з поліцыяй. Профбюрократаў прасілі поліцыю разгнаць на некаторых заводах стачачныя пікеты рэвалюцыйнай профпазыцыі, але поліцыя сустрэла рашучае супраціўленьне рабочых і пляны поліцыі і профбюрократаў рухнулі.

Шыбы і дамы носяць сьляды поліцэйскіх куль

БЭРЛІН, 17. Сёньня днём на Мангустштрэсэ ў Вэдынгу адбыліся сутычкі паміж рабочымі і поліцыяй. Шыбы ў вокнах і фасады дамоў носяць сьляды поліцэйскіх куль. У выніку атакі поліцыі некалькі рабочых было паранена. Влікі ліх рабочых арыштаваны. У многіх раёнах Берліна сёньня ўдзень адбыліся скіканьні рэвалюцыйнай профпазыцыяй мітынгі.

Вымова за зрыў політвучобы

Пазаўчора бюро Фрунзэўскага райкому ЛКСМБ вынесла вымову бюро ячэек: шорнай фабрыкі, „Комунарні“, Нархартстадова, Саюзнай будаўнікоў і Менбуду за зрыў політвучобы. З памягнёных ячэек на першыя вынікі політвучобы не зьявілася

амаль ніводнага комсамольца. Гэты факт бюро райкому кваліфікавала, як зрыў політвучобы і прапанава-ла ячэйкам скікаць незачарговыя сходы, на якіх завастрыць увагу комсамольцаў на важнасьці політвучобы.

21-X—30 г., а 6-й гадзіне ўвечары, у памяшканьні ЦК ЛКСМБ (3-ці паверх, вул. Энгельса)

АДБУДЗЕЦЦА ПЛЕНУМ ЦБ ДКО

з наступным парадкам дня:

1. Доклад аб выніках агляду піянерарганізацыі Беларусі ЦБ ДКО ЦК УсеЛКСМ (дакл. ПРАХВАЦІЛАУ).
2. Політэхнізацыя школы і задачы ДКО (дакл. ПЭРЛІНА).
3. Бягучыя справы.

ЦБ ДКО ЦК ЛКСМБ.

Ударнай дружынай на штурм недахоп

„Арганізацыя забясьпечаньня рабочых мае важнейшае значэньне ў справе выкананьня працэфінплану“ (З верасьніўскай адозвы ЦК УсеКП(б))

Комсамол—ударная брыгада барацьбітоў супроць усіх недахопаў кооптывнага апарату, за лепшае забясьпечаньне рабочых і разгортваньне будаўніцтва закрытых разьмеркавальнікаў

„НЯМА МЕСЦА“

Нячуваны факт бяздушнай цяганіны ў Барысаўскім ЦРК

24 гадзіны дарма пагубленага часу

Барысаў, 19. (Ад нашага вясора). Колгас „Чырвоны Садоўнік“, Бягомельскага раёну, даставіў на станцыю Барысаў для адіраўкі ў Бабруйск 23 падоўгія яблык агуднай вагою ў 487 пудоў.

З прычыны адсутнасьці яблык у Барысаве, яны былі забраны ў БЦРК і накіраваны на Нова-Барысаўскі склад. Там адмовіліся прыняць яблык, тлумачачы тым, што „няма месца“.

Колгаснікі працягаліся ў Барысаве 24 гадзіны, і толькі пасля ўмяшаваньня РК партыі яблык былі прыняты на той-жа нова-барысаўскі склад.

Трэба даць па руках тым галарэцяпам, якія так бясчынна адносьцца да справы рабочага забясьпечаньня і да працэфінплану Гр. Кугель.

Палкі ў колы

Праўленьне БЦРК зьявае ініцыятыву комсамолу ў справе арганізацыі рабочага забясьпечаньня.



Бюрократ з БЦРК:—Тр-р-р... чаго хвалюецца?.. Куды сьпяшаецца?! Пасьпеце!

Стварылі ўдарную дружыну

У мэтах рэалізацыі верасьніўскай адозвы ЦК і паставоны ЦК УсеЛКСМ аб працы комсамолу ў коопэрацыі, комсамольскіх калектыву фабрыкі „Чырвоны тэкстыльшчык“ (Менск) на сваім сходзе заслухаў інфармацыю коопэрацыйнай камісіі аб яе працы і ўдзеле комсамольскай арганізацыі.

У спрэчках высветлілася, што коопэрацыйная праца на фабрыцы пастаўлена драгна, з 9-ці абраных сяброў коопэрацыйнай камісіі прадуць усяго 1—2 чал. Назіраюцца выпадкі няправільнага разьмеркаваньня дэфіцытных тавараў, зусім ніякай працы не вядзецца па збор папавых узносаў. Нама ніякага кантролю за працай буфэту, комсамольскі калектыву да гэтага часу нічога не зрабіў, каб дапамагчы ў працы коопкамісіі.

Сярод некаторых комсамольцаў маюцца неадаровыя настроі вакол пытаньня рабочага забясьпечаньня. Калектыву вылучыў комсамольскую коопэрацыйную дружыну ў складзе 5-ці асоб, якая павіна штодзённа дапамагаць коопкамісіі ў яе працы. Прапанаваана арганізаваць збор прапапоў па палепшаньню працы коопэрацыі і коопкамісіі.

„Лёгкай кавалеры“ было даручана штодзённа сачыць за працай буфэту, разьмеркаваньнем тавараў і ўстанавленьнем расцэнак.

Прыступаючы да працы, вылучанай дружыне прышлося зламаць закарэнеласьць старога фабкону, які спачатку не жадаў дапамагаць дружыне ў яе працы. Дзякуючы упартай настойлівасьці дружыны фабком на сваім паседжаньні абгаварыў прапановы комсамольскага калектыву і наменці цэлы шэраг далейшых мерапрыемстваў.

Трэба, каб і надалей калектыву па-большавіцку змагаўся за найлепшую паставоўку рабочага забясьпечаньня.

Пост „Ч. З.“ ф-ка „Чырвоны тэкстыльшчык“.

Адчыніць разьмеркавальнік

Прайшло ўжо шмат часу, як фабрычныя арганізацыі менскай абутковай фабрыкі спрачаюцца з праўленьнем МЦРК па пытаньню арганізацыі закрытага разьмеркавальніка. МЦРК увесь час тармазіць гэту справу. Магазын №19, які знаходзіцца каля фабрыкі, павінен быць ператворан у разьмеркавальнік. МЦРК хоча толькі буток магазыну аддаць фабрыцы. Бязумоўна, што такі „разьмеркавальнік“ забясьпечыць усіх рабочых фабрыкі на зможа.

Неабходна безадкладна арганізаваць закрыты разьмеркавальнік. Грамадзкім арганізацыям фабрыкі трэба разгарнуць яшчэ большую працу вакол разьмеркаваньня значэньня закрытых разьмеркавальнікаў з тым, каб лепш абслужыць усіх рабочых фабрыкі.

Пост „Ч. З.“ Ш—н.

Адказны рэдактар—Рэдактар

22 КАСТРЫЧНИ

КЛЮБ ДРУКРОЎ

СУСТРЭЧА РАБОРАЎ З ПРАЎЛЕНЬНЕМ МЦРК

Цэнтральныя газеты: „Зьвязда“, „Рабочы“, „Адра“, „Савецкая Беларусь“ і „Чырвоная Зьмена“

сумесна з праўленьнем МЦРК

НАЛАДЖВАЮЦЬ

ВЕЧАР ПЫТАНЬНЯЎ І АДКАЗАЎ

аб рабоце МЦРК

На ўсе пытаньні, якія цікавяць рабочаў, будуюць адказы членамі Праўленьня і адказнымі работнікамі МЦРК. На вечар запрашаюцца ўсе рабочыя цэнтральных, ражных і абласных газет.

Уваход на чварнашальных білетах, якія выдаюцца ў цэнтры цэнтральных газет.

Пачатак а 7 гадз. ўвечары.